

Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ, ПРАФКОМА
І МЯСЦКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 32 (232) Субота, 13 лістапада 1976 года.

Газета заснавана ў верасні
1969 года. Выходзіць
раз у тыдзень | Цана 2 кап.

У ЦЕСНАЙ ЗГУРТАВАНАСЦІ

З вялікім працоўным і палітычным уздымам шматтысачныя калектывы выкладыкаў, студэнтаў, аспірантаў, рабочых і службачных нашага юніверсітэта сустрэу і адзначыў 59-і гадавіну Вялікай Кастрычніцкай савецкаяцыялістычнай рэвалюцыі. У гонар гэтай даты лепшымі работнікамі і студэнтамі загадам рэктора за плённую працу і выдатную вуючу, аткынную грамадскую дзеянасць абавязаны.

6-га лістапада ў актавай зале адбыўся ўрачысты вечар, прысвечаны самаму вялікому і радасному для ўсіх нас святы. З дакладам аб 59-й гадавіне

Вялікага Кастрычніка выступіў загадчык кафедры гісторыі СССР і ўсесаульнай гісторыі дацэнт Г. С. Еўдакіменка.

Удзельнікі мастацкай самадзеянасці паказалі вялікія святочныя канцэрты.

7-га лістапада члены юніверсітэцкага калектыву прынялі ўдзел у святочнай дэмманстрацыі. З прыўнятых, радасных пачуццём яны прыйшлі па прыгожаў у буржавых вуліцах Гомеля, па цэнтральнай плошчы, якая носіць імя правадыра сусветнага пралетарыяту, арганізатара Камуністычнай партыі, Савецкага ўрада, пастаянную гатоўнасць працаўца з поўной аддачай сіл для хутчайшай пабудовы камунізму ў нашай краіне.

Савецкай дзяржавы Уладзіміра Ільіча Леніна.

У святочным рэпартажы аб

Кастрычніцкай дэмманстрацыі прагучалі і слова рапарта аб

падрыхтоўках у падрыхтоўках

спецыялістамі, ідэйна-патрыя

тычных выхаванцаў студэнцкай моладзі, яе пленнай працы ў будаўнічых атрадах, развіції

навукі ў нашым юніверсітэце.

У гэты дзень калектыв ГДУ, як і ўсё савецкія людзі, яшчэ раз прадэмманстраўваў цесную згуртаванасць вакол радову Камуністычнай партыі і ўсе ленінскага Цэнтральнага Камітэта. Савецкага ўрада, пастаянную гатоўнасць працаўца з

поўной аддачай сіл для хутчайшай пабудовы камунізму ў

нашай краіне.

17 лістапада — Міжнародны дзень студэнтаў

У АДЗІНЫМ ІМКНЕННІ

Цяперашняя моладзь живе ў век бурнага навукова-тэхнічнага прагрэсу. З кожным годам усё цяжэй уціць юнаці і дзяўчыны, якія не имкнуліся ў павышаць сваю адукцыю, набываць высокую кваліфікацыю. Вельмі прыменна ўсведамляючы, што наша Савецкая Рада змаў на колькасці студэнтаў даўно займае вядуче месца ў свеце. Сведчаннем гэтаму з'яўляюцца і лічбы «Асноўных наўгародак ССР на 1976 — 1980 гады». У дзесятых пяцігоддзях прадугледжваецца падрыхтоўка 9,6 мільёна высокакваліфікованых спецыялістаў — на памыльніча больш, чым у

тых, з кім разам вучуся, працу ў жыву. Ядро нашай групы Б-13 складаюць юнаці і дзяўчыны, якія прыйшлі ўжо познную жыццёвую школу, былі слухачамі падрыхтоўчага аддзялення. Камсорт Марыя Сідарэйка — былая каласніца, прафорт Іван Гардзік і стараста групы Васіль Нікаленка перад паступленнем у ГДУ адслужылі ў радах Савецкай Арміі. Добрую працоўную загартоўку, першымі стацца студэнткі, прыйшлі і я сама. А Надзеяда Цараюк вырышила набыць вышышую адукцыю, закончыўшы з адзнакай Лоеўскай педагогічнай вучылышчы.

З першых дзён вучобы ўсе члены нашай групы імкнуцца якмага лепш авалодзіць вядучай прафесійнай педагогікай, каб праз піць гадоў стаць сапраўднымі сейбітамі добра, разумнага, веснага. Яны не забояюцца вучебнай працам, а паступова ўціваюцца з навукова-даследчай работай. Заняткі ў фальклорным, літаратурным — крытычным і дыялектным навуковых гуртках прыносяць работам вялікую карысць.

У нашай групе шмат аматараў мастацкай самадзеянасці, —

спартсменаў. Так, Наташа Курбан, будучы яшчэ школьніцай, стала лаўрэатам рэспубліканскага конкурсу мастацкай самадзеянасці. Высокие мастацтва танцоўшчыцы прадэмманстраўвалі яна і на конкурсе «Антуран», першакурснік!, які па традыціях нядзяржнікі праводзіліся ўніверсітэце.

Студэнты групы добра зарэгістраваліся і на сельскагаспадарчых работах у калгасе ім Фрунзе Акцябрскага раёна, куды выязжалі сёлетнім восенню. За старанную працу яны заслужылі прэмію праўлення сельгасарцелі і шчырый падзялі каласніцы.

Саўгас «Рэчкі» Веткаўская раёна ў час суботніка і нядзеліні мы дапамаглі ўбіраць гародніну.

Хутка для нас наступіць першая юніверсітэцкая заліковая экзаменацыйная сесія. Да яе мы рыхтаемся так, каб прадаваць сваіх выкладчыкаў паглыбокім і трывалымі ведамі. Даказаць тое, што па новым ганаровася званне савецкага студэнта.

Г. КАРНАЧ,
студентка 1-га курса
гісторыка-філалагічнага
факультэта.

ТРАДЫЦЫЙНЫЯ ДНІ ЭКАНАМІСТАЎ

З кожным годам наш факультэт умацоўвае свае сувязі з вышыншымі навучальными установамі краіны. Гэту тэмам садэзініцаўцы традыцыйныя «Дні эканаміста», якія праводзяцца ў лістападзе. На наша свята прыязджае ўсе больш і больш жаданых гасцей з розных гарадоў. Цягне прыблізіліся даўніна і іншых студэнцкіх цэнтраў.

Да сёлетніх «Днёў

дня, на факультэце вядзяцца вялікая падрыхтоўчая работа. Кожна-
шымі нашыму студэнту-
хацелася, каб усе за-
планаваныя мерапры-
емствы прыйшлі цікава,
запамінальна і з
вялікай карысцю.

«Дні эканаміста» адкрываюцца 11 лістапада
праект-канферэнцыяй
студэнтаў з выклады-
камі. Затым у актавай
зале быў праведзены

вечар працоўнай славы;
на якім падведзены

дны, на факультэце вядзяцца вялікая падрыхтоўчая работа. Кожна-
шымі нашыму студэнту-
хацелася, каб усе за-
планаваныя мерапри-
емствы прыйшлі цікава,
запамінальна і з
вялікай карысцю.

Учора на факультэце
вядзяцца вялікай цікаўніцай
выкладыкаў выстаўка
мастакаў творчасці
студэнтаў. Адбылося
таксама пленарнае па-
саджэнне з наўуковай кафедрэніцай.

Шырокая програма
прадугледжана на сёньшні дзень. Па сен-
цыях працягне сваю

работу наўуковая кан-
ферэнцыя, адбудзеца
абмен вопытам камса-
мольскай работы, у ак-
тавай зале ўдзельнікі
мастакаў самадзеянасці
пакажуць святочныя
канцэрты.

«Дні эканаміста» за-
кончыліся заўтра спар-
тычнымі спаборніцтвамі
і пасяджэннем Клуба
вясёлых і заход-
лівых.

Т. РУБАН,
старшыня прэс-
цэнтра эканамічнага
факультэта.

ПАЛАЖЭННЕ

АБ АГЛЯДЗЕ-КОНКУРСЕ НА ЛЕПШУЮ АКАДЭМІЧНУЮ ГРУПУ ГДУ

XVII з'езд ВЛКСМ і XXV з'езд ЛКСМБ вызначылі задачы па ўдасканаліванні дзейнасці намсамольскіх арганізацый вышыншых навучальных установ у свяtle пастановы ЦК КПСС і Савета Міністраў ССР па вышэйшай школе, пастановы ЦК КПСС «Аб рабоце у Маскоўскім вышэйшым тэхнічным вучылышчы ім. М. Э. Баўмана і Сарапаўскім дзяржуніверсітэцам ім. М. Г. Чарнышэўскага па павышэні

дэйнасці адукацыйнага ўзроўню выкладання грамадскіх наўук, выступленія тав. Л. Г. Брэжнёва ў «Сесіяўным злещце студэнтаў

на пачатку новага семестра × 10 —

II. НАВУКОВАЯ РАБОТА

1. За кожнага студэнта групы, які актыўна ўдзельнічае ў НДРС +5.

2. За наўуковыя або наўукова-папулярныя рэфераты (указаць прызвішча студэнта):

a) што прадстаўлена на конкурсі студэнцічных наўуковых работах +10;

b) заахвочаны ў даным конкурсе:

1-е месца +40

2-е месца +35

3-е месца +30

узнагароджаны дыпломам +25

падзялкай рактарата +20

падзялкай дзякана +15

b) за прачтанныя рэфераты у гуртку +5

г) за прачтанныя рэфераты на канферэнцыях НДРС +10

д) за прачтанныя рэфераты на канферэнцыях НДРС па-за ГДУ +20

3. За публікацыі і артыкулы ў прэсе (указаць прызвішча):

a) за публікацыі і артыкулы ў наўуковых часопісах або зборах твораў +40

b) за артыкулы ў перыядычным друку (таксама ў газете «Гомельскі ўніверсітэт») +10

c) за артыкулы ў факультэцкай наўуковай газете +5.

4. За ўдзел у іншых конкурсах наўуковая характеристура, у выставках, алімпіядах і інш. +10

За заахвочанасць месца ў конкурсе:

1-е месца +30

2-е месца +25

3-е месца +20

III. ГРАМАДСКАЯ РАБОТА, СВА, СПОРТ, КУЛЬТУРА БЫТУ

1. Калектыўныя мерарыемствы, якія праводзяцца ў групах (школьныя, дзіцячыя пакоі, працандысцкія) +20

a) за мерарыемствы, якія праводзяцца групай па-за ГДУ (школьныя, дзіцячыя пакоі, працандысцкія) +20

b) арганізацыі вусных часопісаў, «Агенчыкаў», экспкурсіі і іншых мерарыемств +15

c) наведванне ўстановы, музеяў, тэатраў і інш. +10

d) арганізацыі іншых калектыўных мерарыемств +5

2. За выкананне грамадскіх даручэнняў:

a) за кожны выкананы грамадскі абавязак у маштабе ГДУ (на пранавое бюро ЛКСМБ, прафбюро) +10

b) за ўдзел у СВА +10

c) за кожны выкананы грамадскі абавязак у маштабе факультэта (на пранавое бюро ЛКСМБ, прафбюро) +10

d) за ўдзел у ДНД +10

e) за ўдзел у цэнтральных калектыўных самадзеянасці ГДУ (за кожнага ўдзельніка) +10

f) за ўдзел у факультэцкіх самадзеянасці (за кожнага ўдзельніка) +5

g) за кожнага студэнта групы, які не мае грамадскага даручэння або не выкананулага яго —10

3. За ўдзел у спартыўных мерарыемствах:

a) за кожнага студэнта, які выкананы ГПА +5

b) за кожнае 1, 2, 3 месцы на факультэцкіх спартыўных спаборніцтвах +8, 6, 4

c) за кожнае 1, 2, 3 месцы на спартыўных спаборніцтвах ГДУ +12, 10, 8

(Заканчэнне на 3-й стар.).

ВІНШУЕМ!

Рэктарат, партком, грамадскія арганізацыі ўніверсітэта, калектыў выкладчыкаў і студэнтаў

горача віншуюць кандыдата фізіка - матэматычных наўук РЕДЗЮКОВА Анатолія Мікалаевіча з кафедры оптыкі з выпадку запярджэння яго ВАКам у вучоным званні даследчыка.

НА VI СТУДЭНЦКАЙ ПРАФСАЮЗНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ

АКТЫ ВІЗОЎВАЦЦА, МНОЖЫЦЬ ЗДАБЫТКІ

Са справаздачнага даклада старшыні прафкома Н. КОЛТЫШАВАЙ

Як мы паведамліл ўжо, у актавай зале ўніверсітэта адбылася VI справаздачна-выбарная прафсаюзная канферэнцыя студэнтаў ГДУ.

Са справаздачным дакладам прафкома выступіла старшыня прафсаюзная камітэта Н. Колтышава.

Даклад аб работе рэвізійнай камісіі зрабіў яе старшыня У. Дзюбо.

У амбэркаўні справаздачных дакладаў прынялі ўдзел члены прафкома: В. Кісялеву, старшыня прафбюро манекіні - матэматычнага факультэта, У. Тулачу, адказны за работу білагічнай камісіі, Л. Каражанская, адказная за работу спартыуна - масавай камісіі, В. Міцку, прагрору группы 0-52, І. Новікаву, старшыню студсавета інтэрната № 1, Л. Каханчыку, дырэктар клуба мастацкай самадзеяньсці. В. І. Конухау, практэктар па АГР, Ф. К. Філон, загадчыца студэнцкай сталавой.

Канферэнцыя прызнала работу прафкома здавальняючай. Выбраны новыя саветы прафсаюзнага камітэта і рэвізійнай камісіі, дзялегаты на абласную канферэнцыю.

Адбылося арганізацыйнае пасяджэнне прафсаюзнага камітэта, на якім выбраны прадзідум прафкома і ўтворана 9 пастаянных камісій.

НОВЫ САСТАЎ ПРАФКОМА

КОЛТЫШАВА Надежда — старшыня прафкома.

БЕРАЗОУСКАЯ Міла — намеснік старшыні прафкома.

ДЗЕНІЩЧУК Марына — сакратар прафкома, студэнтка факультэта фізічнага выхавання.

АРЫШКА Юрый — студэнт фізічнага факультэта,

ФЕДАРЕНКА Ніна — студэнтка фізічнага факультэта,

СОРЫНА Ала — студэнтка эканамічнага факультэта,

ЗМУШКО Вольга — студэнтка білагічнага факультэта (члены культурна-масавай камісіі).

УЛАСАУ Эдуард — студэнт фізічнага факультэта, старшыня навукова-вучбнай камісіі,

КАСУХА Мікалай — студэнт фізічнага факультэта,

СМАЛЯК Аляксандар — студэнт гісторыка-філалагічнага факультэта (члены камісіі прадоўнага выхавання),

ЛЮБІЧ Фёдар — студэнт факультэта фізічнага выхавання,

ЯЦКОВА Зінаіда — студэнтка манекіні-матэматычнага факультэта,

КАПЛЫТКОУ Уладзімір — студэнт геалагічнага факультэта (члены бытавой камісіі).

АБУШКА Людміла — студэнтка гісторыка-філалагічнага факультэта,

ГРАМЫКА Людміла — студэнтка гісторыка-філалагічнага факультэта,

ФІЛЬКЕНШТЫН Алег — студэнт манекіні-матэматычнага факультэта (члены акадэмічнай камісіі),

МАЛІНОУСКАЯ Людміла — студэнтка эканамічнага факультэта,

СТАРАВОІТАУ Мікалай — студэнт білагічнага факультэта (члены палітыка-выхаваучай камісіі),

КАШЭВІЧ Уладзімір — студэнт факультэта фізічнага выхавання,

ШЧЭРБАН Людміла — студэнтка эканамічнага факультэта (члены спартыўнай і венсан-партытычнай камісіі),

САМБУК Людміла — студэнтка фізічнага факультэта,

БАЛВАНОВІЧ Ніна — студэнтка манекіні-матэматычнага факультэта (члены камісіі па кантролю за грамадским харчаваннем),

БРАМЕЕУ Уладзімір — студэнт эканамічнага факультэта,

КОТАВА Валянціна — студэнтка гісторыка-філалагічнага факультэта (члены камісіі ўчуту),

РЫВАЛКА Ірына — студэнтка геалагічнага факультэта, старшыня камісіі па таварысцкіх судах.

НА ВОЛЖСКІМ АЎТАМАБІЛЬНЫМ

Нам, студэнтам-дипломікіям эканамічнага факультэта, вельмі пашанцаўала. Мы першыя са студэнтамі-еканамістамі праходзім вытворчую практику на Волжскім аўтазаводзе ў горадзе Тальце — гіганту айчыннага аўтамабільбудавання.

Нас уразілі маштабы прадпрыемства. Плошча, якую займаюць карпусы завода, — 514 гектараў, колькасць працуючых складае 88,5 тысячы чалавек. Праектная магутнасць прад-

прыемства — 660 тысяч аўтамабіляў у год. Кожную минуту з яго галоўнага каванеера выходзяць з аўтамабілі.

На ВАЗе шмат новаўвядзенні ў арганізацыі працы і адпачынку рабочых. Абдэйнны пералык пачынаецца і заканчваецца з музыкай. У стадоўках у часе стаянца не прыходзіцца. Да пачатку абеду стаілы ўжо накрыты, і рабочы затрачваюць на абед калі 15 мінут. Затым яны могуць яшчэ згуляць у дамі-

но, шахматы, тэніс, праслушаць лекцыю, канцэрт, наведаць завадскі музей, у якім, дарэчы, ёсьць падарунак і ад горада Гомеля.

А ранішай уосі работчыкі звадаўца да падарунак і ад горада Тальца. Толькі зусім яшчэ маладыя дзрэўцы нагадваюць аб маладосці горада аўтаграда.

Сучасны горад — гэта сучасны быт. Не трэба далёка ідти, каб паабедаць, зрабіць прычоску, купіць газеты і

або механизмы і аўтаматызациі заводу займае першае месца ў нашай краіне.

Толькі працягласць канвераў на ім дасягае 150 км.

Свайম шырокім праспектам, вышыненым будынкамі, гандлёвымі цэнтрамі, захапіць нас і сам горад Тальці. Толькі зусім яшчэ маладыя дзрэўцы нагадваюць аб маладосці горада аўтаграда.

Сучасны горад — гэта сучасны быт. Не трэба далёка ідти, каб паабедаць, зрабіць прычоску, купіць газеты і

часопісы, і нават пакласці грошы ў ашчадную касу. Усё гэта прадугледжана ў комплексных інтэрнатах, якія арганічна ўліваюцца ў архітэктуру ансамблю аўтаграда. Асабліва прыгожы горад на зыходзе дня, калі проні соцінадзвінікі ў вонкавых будынках.

А да Куйбышавскага моста — рукоў падаць. І марская галька ўсіх колеруў вісяці, і чайкі над вадой выклікаюць сумненне — ці спарады гэта штучнае мо-

ро?

Нядайна Волжскому аўтамабільному заводу споўнілася 10 гадоў. За гэтыя 10 гадоў на ўніверсітэтскім архіве ўзбраўшы ўсю нашу краіну, не толькі ў нашай краіне, але і за мяжамі. Вялікая заслуга ў такім прызнанні завода-гиганта ўсяго калектыву аўтазаводу, поспехам якога гананіца наша краіна.

І вельмі прыгожы, што нам пашынчыць хоць на некаторы час стаць часцічнай шматысячнага калектыву буйнейшага прадпрыемства на Волжскім беразе.

Н. КОЛТЫШАВА,

студэнтка 5-га курса

еканамічнага факультэта.

Студэнцкая прафсаюзная арганізацыя ўніверсітэта ўесьць справаздачны перыяд практавала над выкананнем тых задач, якія партыі і ўрад ставілі перад студэнтамі народам, перад студэнтамі.

На клопаты КПСС студэнты ГДУ Імкнунца адкаціць стараннімі адносінамі да выканання свайго галоўнага факультэта, ёсць уклад з работы ВВК гэтых факультэтаў. Але недасцатковы практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У работе прафкома ўніверсітэта па павышэнню паспяховасці студэнтаў ёсьць яшчэ і шмат недасцатковых.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспяховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У работе практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспяховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспяховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспяховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіць вучбна-выхаваучая камісія на факультэте фізічнага выхавання.

У тым, што белаглочыны фільтр перамыціць па паспеховасці з III-га месца на I-е, а па паведанні занятым 1-е месца займае фільтр факультэта, — добра вучыцца. Вучоба — наша практывіць практывіц



ПАЛАЖЭННЕ АБ АГЛЯДЗЕ-КОНКУРСЕ НА ЛЕПШУЮ АКАДЕМІЧНУЮ ГРУПУ ГДУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.).

- г) за ўздел у спартыўных слаборніцтвах у рэспубліканскім маштабе +25
- д) за ўздел у спартыўных слаборніцтвах у маштабе СССР +35
- е) за неўздел групы ў масавых слаборніцтвах, кросах, дніх здароў — 50
- 4. За кожнае 1, 2, 3 месцы на аглядах факультата і ГДУ +15, 10, 5
- 5. За кожнага актыўнага ўдзельніка слаборніцтва (які неаднаразова ўдзельнічае) +5
- 6. За кожнага студента групы, які атрымаў падзяку рэктората за добрую работу +20
- 7. За кожнага студента групы, які атрымаў падзяку дэканата за добрую работу +10
- 8. За парушэнне норм паво-

дзін ва ўніверсітэце і іншых месцах (за кожны ўспадак, адлюстраваны ў загадах, у пратаколах палярных і грамадскіх арганізацій) — 50

Агляд-конкурс на лепшую акаадэмічную групу праводзіцца ў два этапы.

1-ы этап — вынікі работы 1-га семестра па стану на пачатак 2-га семестра прадставіцца камісіі па арганізацыі сацслаборніцтва факультета да 15 сакавіка.

II-і этап — вынікі работы 2-га семестра па стану на пачатак новага навучальна года, прадставіцца камісіі па арганізацыі сацслаборніцтва факультета да 1 кастрычніка.

Пераможцамі агляду-конкурсу лічанца акаадэмічных груп, якія маюць найблізкі высокія вынікі па ўсіх паказчыках дагэта палажэння.

Пераможцы сацслаборніцтва ўзнагароджваюцца:

перадходнымі вымпеламі, граматамі камітата камсамола; прафкомом выдаткоўкі сродкі для правядзення экспкурсій.

1-е месца — 200 рублёў.

2-е месца — 150 рублёў.

3-е месца — 100 рублёў.

На выніках II-га этапа пераможцы ўзнагароджваюцца перадходнымі вымпеламі, граматамі камітата камсамола, прэміямі з фонду рэктара: па пралапоне груп — 25 рублёў кожнай —

1-е месца — 9 чалавек

2-е месца — 7 чалавек

3-е месца — 5 чалавек

4-е месца — 4 чалавекі

5-е месца — 3 чалавекі

Заўгары: За абыгульненне 1-прадстаўленіе вынікай конкурсу адказвае трохвугольнік групы, камсамольскае бюро, прафбюро факультета. Прадстаўляюцца матэрыялы, неабходныя указаць колькасць студэнтаў у групе і прозвішчы, за падпісам трохвугольніка групы.

Матэрыялы зацвярдждае дэкан факультета, сакратары партыйнай і камсамольскай арганізацыі сацслаборніцтва факультета да 1 кастрычніка.

Пераможцамі агляду-конкурсу лічанца акаадэмічных груп, якія маюць найблізкі высокія вынікі па ўсіх паказчыках дагэта палажэння.

у РЭДАКЦЫИНАІ
ПОШЦЕ—ПАЭЗІЯ

Анатоль ЗЭКАУ.

Хай сонца,
дождик
ці замяць,
Гады — як лёсы —
не сплыўць,
Мяне ізноў вяртае памяць
К таму, што болей
не вярнуць.
К таму, што толькі
ва ўспамінах
Жыве ў мне,
І толькі ў снах.
І я — нібы па полно
мінным —
Іду па полу ўспамінау.
Пакуты шлях!
Шчасльвы шлях!

Аляксандар ДУБРОУСКІ

У ЛОДЦЫ

Загушкаў лодку спрыты
Сож,
Як неўмалі, на хвалях
дробных,
А мы абое басанож
Ідзем на вёслах самаробных
Нас плынь зачыгае ўвіры,
Збліа ў курсу апантану,
Але не ёй нас пакарыць —
Нястрашна плынь для
закаханых.

Наш кожны рух, вясла ўзмах
Зліліся ў сэрцау стук адзіны,
Мы разумеем па вачах.
Жаданне кожнай палавіны.
Нам кожны метр, як
адкрышчё,
Як выклік хвалям і
прыродзе,
Калі б вось так ўсё жыць —
Пражыц з табою нам у
згодзе!

З ЛЮБОЎЮ ДА ПРЫРОДЫ



кога становішча
вельмі простае —
навагодні букет.
Дзве, тры галінкі
хвоі ў спалучэнні са свечкай,
параццацак заменяць ёлку. Захапіце
сабой з лесу і некалькі
гронак рабіны, шышкі, чырвоныя
трутавікі. Добра выглядаюць у навагодніх
кампазіціях сухія міцекі злачай,
кветкі і смертынкаў.

Састаўленая
густам кампазіція
стане ўпрыгожваннем святочнага
навагодняга вечара, прынясе вам вялікую
радасць.

Н. ЖГІРАВА,
член штаба
Дружыны
па ахове
прыроды,
студэнтка 4-га
курса
біялагічнага
факультета.

На здымку: на
навагодні букет.

Напэўна, многі з вас зрабілі
гэтымі восенскімі днімі вылазку
ў лес. Цяпер там
вельмі хораша:
паветра празры-
стое, не чуваць
птушынага гома-
ну, толькі па-
вольна апускаец-
ца на зямлю
жоўтая лісце.
Але, відаць, ні-
хто з вас не па-
думаў аб tym,
што менавіта

раз трэба пакла-
піцца аб суст-
рэчы Новага го-
да. Так-так, не
адзіўляй ўсе ся. Справа ў тым,
што студэнтам
дастца ёлку для
навагодняга свя-
та — заўсёды
праблема. Да таго ж, ва ўмовах
студэнцкага ин-
тарната — яна не
самы ўдалы варыянты.
Выйсце з та-

АБ'ЯВЫ

Для прафесарска-выкладчыцкага вучбачна-дамоўкніга і адміністрацыйнага-гаспадарчага персаналу ўніверсітета арганізація група «Здароўе». Пачатак заняткаў на 22 лістапада.

Мясцкім універсітэтам пра-
лануе выкладчыкам і супра-
доўнікам на лістапад і сні-
жаны аднадзённы і двух-
дзённы лігтотын пущкі на турбазу «Сож» (субота і
нядзеля).

ПРАБЛЕМЫ
І МЕРКАВАНІ

ДЛЯ СЯБЕ І ДЛЯ НАШЧАДКАЎ

У мяне ў руках газета «Правда», на староніках якой змешчаны «Закон Савітскага Сацыялістычнага Рэспублікі ад ахове і выкарыстанні помінкай гісторыі і культуры». Зноў і зноў я пачынаю гэты важны дакумент, і сэрца напаўнені радасцю. Гэты Закон — новас зведанне вялікія увагі Камуністычнай партіі і Савітскага урада да спадчыны нашых працдедаў.

Нагадваючы краівід Гомельшчыны, Віцебшчыны і Магілёўшчыны, помінкі, у даследаванні якіх мне давялося ўдзельнічаць. У памішчыце размовы з рознымі людзьмі. Адна з іх мне запамяцялася асабліва. Адбылася яна ў канцы сёлетняга гарачага жнівня.

У будынку кантры працоўнікі адзін з калгасаў я запытаў, дзе старшыня? — А куды знаходкі дзеяць? — спытаў адзін з калгаснікаў. — У музей, вядома, — адказаў на пытанне. У абласны, а можа драпіравім і ў наш, універсітэцкі.

— А што і ўсё вас на ўніверсітэце музей ёсць? — спытаў я, — я, думаю, будзе.

Свайм пытаннямі мае субяднікі закарнулі вельмі балючае месца. Над гэтым я думаў ужо не адзін дзень і пракаляваю думы. Сапрады, чаму ж ва ўніверсітэце, дзе рыхтуючы спасылісту-гісторыку, да гэтага часу ніяма свяго, ніхай на першых пачатках хоць небагатага музэя? Задумаваючы над гэтым, нельга не прыгадаць слова вялікага рускага мысліцеля М. Р. Чарнішоўскага, які гаварыў: «Можна не ведаць шырага прадметаў, але хто не ведаць гісторыі, той разумова адстала чалавек».

Гісторычны музэй ёсць у многіх ВНУ краіны. Найбольш багатыя яны па сваіх экспанатах у Маскоўскім і Кіеўскім дзяржаўных універсітэтах. Ужо можна было бы стварыць музей і ў ГДУ. Аб гэтым на разных узроўнях вялі размову дзякі гісторыка-філалагічнага факультета Т. І. Езлава і зачадчык кафедры гісторыі СССР і ўсагутальнік гісторыі Г. С. Бідакіменка. І пікто супраць гэтага не пірэзъ. Людзі, краіна, зацікаўлены ў памяшчэнні паспяховасці студэнтаў, добра разумеючы карысць на глядзінцы на лекцыях. Не размыні ж народная мудрасць вучыць: «Лепш адзін раз убачыць, чым дзесяць разоў пачуць».

На жаль, задума аб стварэнні гісторычнага музея ў ГДУ не здзяйсніеца. Кожнае лета студэнты-прафесарскі гісторыка-філалагічнага факультета праходзяць археалагічную практику. Дыяпазон іх даследаванняў — ад верхняга палеаліту да эпохі Кіеўскай Русі, геаграфія — Бердзідж, Віцебск, Брест... Дзе ж цікавы знаходкі, якія добра было бы пабачыць пры вывучэнні курса археалогіі?

Галаснікі адразу ж прыціхлі, перакінуўся зацікаўленымі позікамі. У гэты напружаны момант я пастараваўся ўспомніць адразу ўсё тое, што чытаў пра значэнне археалогіі, каб не спасаць перад дзядулем вялікай іроніі.

— Скажыце, — пытаю я, — патрабуе чалавеку руکі?

— А як жа, — адказаў дзядуля, адразу не разумеючы, што тут да чаго.

— А ногі?

— І ногі, вядома, патребны, згадае ён.

Малоны пэўныя веды па аналозе, як пачаў пералічваць органы, патрабуе чалавека. Пад ажыўлчычнай каментары сваіх аднавіскіў дзядуля прызнаў, што ўсё гэтыя органы патрабуюць і «кават неадыходны».

— А цяпер, — кажу, — уяўце себе чалавека, у яго ёсць і руки, і ногі, і алава, і страўнік, чалавека, які добра бачыць і чуе, есть з вялікім апетытам, выдатні працуе, але ў яго няма памяці. Ці можна такога чалавека лічыць паўнапэўнім?

— Канешне, нельга, — ажыўліе калгаснік.

— Дык вось, гісторыя для ўсіх чалавечтва — гэта тое самае, што памяць для асобнага чалавека, а археалогія — гэта ўсё роўна як памяць аб самім ранім дзяянінстве, — тлумачу дзядулю скептыку.

Калгаснік дружна засмыяліся. Дзядуля прымоўк.

тых мы ўшэ ў некалькі часу размавлялі.

— А куды знаходкі дзеяць? — спытаў адзін з калгаснікаў.

— У музей, вядома, — адказаў на пытанне. У абласны, а можа драпіравім і ў наш, універсітэцкі.

— А што і ўсё вас на ўніверсітэце музей ёсць? — спытаў я, — я, думаю, будзе.

Свайм пытаннямі мае субяднікі закарнулі вельмі балючае месца. Над гэтым я думаў ужо не адзін дзень і пракаляваю думы. Сапрады, чаму ж ва ўніверсітэце, дзе рыхтуючы спасылісту-гісторыку, да гэтага часу ніяма свяго, ніхай на першых пачатках хоць небагатага музэя?

— Пакуль што ніяма, — прызнаў я, — я, думаю, будзе.

Свайм пытаннямі мае субяднікі закарнулі вельмі балючае месца. Над гэтым я думаў ужо не адзін дзень і пракаляваю думы. Сапрады, чаму ж ва ўніверсітэце, дзе рыхтуючы спасылісту-гісторыку, да гэтага часу ніяма свяго, ніхай на першых пачатках хоць небагатага музэя?

— А што і ўсё вас на ўніверсітэце музей ёсць? — спытаў я, — я, думаю, будзе.

Свайм пытаннямі мае субяднікі закарнулі вельмі балючае месца. Над гэтым я думаў ужо не адзін дзень і пракаляваю думы. Сапрады, чаму ж ва ўніверсітэце, дзе рыхтуючы спасылісту-гісторыку, да гэтага часу ніяма свяго, ніхай на першых пачатках хоць небагатага музэя?

— Пакуль што ніяма, — прызнаў я, — я, думаю, будзе.

Свайм пытаннямі мае субяднікі закарнулі вельмі балючае месца. Над гэтым я думаў ужо не адзін дзень і пракаляваю думы. Сапрады, чаму ж ва ўніверсітэце, дзе рыхтуючы спасылісту-гісторыку, да гэтага часу ніяма свяго, ніхай на першых пачатках хоць небагатага музэя?

— Пакуль што ніяма, — прызнаў я, — я, думаю, будзе.

Свайм пытаннямі мае субяднікі закарнулі вельмі балючае месца. Над гэтым я думаў ужо не адзін дзень і пракаляваю думы. Сапрады, чаму ж ва ўніверсітэце, дзе рыхтуючы спасылісту-гісторыку, да гэтага часу ніяма свяго, ніхай на першых пачатках хоць небагатага музэя?

— Пакуль што ніяма, — прызнаў я, — я, думаю, будзе.

Свайм пытаннямі мае субяднікі закарнулі вельмі балючае месца. Над гэтым я думаў ужо не адзін дзень і пракаляваю думы. Сапрады, чаму ж ва ўніверсітэце, дзе рыхтуючы спасылісту-гісторыку, да гэтага часу ніяма свяго, ніхай на першых пачатках хоць небагатага музэя?

— Пакуль што ніяма, — прызнаў я, — я, думаю, будзе.

Свайм пытаннямі мае субяднікі закарнулі вельмі балючае месца. Над гэтым я думаў ужо не адзін дзень і пракаляваю думы. Сапрады, чаму ж ва ўніверсітэце, дзе рыхтуючы спасылісту-гісторыку, да гэтага часу ніяма свяго, ніхай на першых пачатках хоць небагатага музэя?

— Пакуль што ніяма, — прызнаў я, — я, думаю, будзе.

Свайм пытаннямі мае субяднікі закарнулі вельмі балючае месца. Над гэтым я думаў ужо не адзін дзень і пракаляваю думы. Сапрады, чаму ж ва ўніверсітэце, дзе рыхтуючы спасылісту-гісторыку, да гэтага часу ніяма свяго, ніхай на першых пачатках хоць небагатага музэя?

— Пакуль што ніяма, — прызнаў я, — я, думаю, будзе.

Свайм пытаннямі мае субяднікі закарнулі вельмі балючае месца. Над гэтым я думаў ужо не адзін дзень і пракаляваю думы. Сапрады, чаму ж ва ўніверсітэце, дзе рыхтуючы спасылісту-гісторыку, да гэтага часу ніяма свяго, ніхай на першых пачатках хоць небагатага музэя?

— Пакуль што ніяма, — прызнаў я, — я, думаю, будзе.

Свайм пытаннямі мае субяднікі закарнулі вельмі балючае месца. Над гэтым я думаў ужо не адзін дзень і пракаляваю думы. Сапрады, чаму ж ва ўніверсітэце, дзе рыхтуючы спасылісту-гісторыку, да гэтага часу ніяма свяго, ніхай на першых пачатках хоць небагатага музэя?

— Пакуль што ніяма, — прызнаў я, — я, думаю, будзе.

Свайм пытаннямі мае субяднікі закарнулі вельмі балючае месца. Над гэтым я думаў ужо не адзін дзень і пракаляваю думы. Сапрады, чаму ж ва ўніверсітэце, дзе рыхтуючы спасылісту-гісторыку, да гэтага часу ніяма свяго, ніхай на першых пачатках хоць небагатага музэя?

— Пакуль што ніяма, — прызнаў я, — я, думаю, будзе.

Свайм пытаннямі мае субяднікі закарнулі вельмі балючае месца. Над гэтым я думаў ужо не адзін дзень і пракаляваю думы. Сапрады, чаму ж ва ўніверсітэце, дзе рыхтуючы спасылісту-гісторыку, да гэтага часу ніяма свяго, ніхай на першых пачатках хоць небагатага музэя?

— Пакуль што ніяма, — прызнаў я, — я, думаю, будзе.

Свайм пытаннямі мае субяднікі закарнулі вельмі балючае месца. Над гэтым я думаў ужо не адзін дзень і пракаляваю думы. Сапрады, чаму ж ва ўніверсітэце, дзе рыхтуючы спасылісту-гісторыку, да гэтага часу ніяма свяго, ніхай на першых пачатках хоць небагатага музэя?

— Пакуль што ніяма, — прызнаў я, — я, думаю, будзе.

ЗАЛАТЫ ФОНД РОДНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Сёня твораць і пішучь пра беларускую літаратуру як пра адну з цікавішых. І гэта справядліва. Імёны Купалы, Коласа, Чорнага, Крапівы, Броўкі, Кульшова, Мележа, Шамякіна вядомы далёка за межамі Беларусі і ўсіх краін. Выдавецтва «Мастакая літаратура» за апошнія гады парадаў нас, чытачоў, а густам аформленым зборамі твораў выдатных беларускіх пісьменнікаў.

Найбольш поўным і кафтоўным навуковым выданнем спадчыны Купалы з'яўляецца збор твораў пісьменніка ў сямі тамах, падрыхтаваны Інстытутам літаратуры імя Я. Купалы АН БССР. Гэта па сутнасці наступны этап на шляху да стварэння пойнага акадэмічнага збору твораў пісьменніка.

У першыя чатыры тамы ўключаны арыгінальныя верши Купалы і яго пазытыўныя пераклады з іншых моў. Пяты том складае паземі і пераклады іншых аўтараў дакастрычніцкага і савецкага часу. Шосты — драматычныя паземі і песьесы. Пераклады п'ес, публіцыстыкі, пісьмы і ўказальнікі змешчаны ў сёмым томе.

Можна з упэўненасцю сказаць, што ад малога да старога кожнаму глыбоку ў сэрца западуць усхваліванныя пазытыўныя рады Купалы, якія славіцца дабро і ганбіць зло, паказваючы геральческі змаганне чалавека працы за шчасце і волю. У гэтым сэнсе збор твораў Купалы ў сямі тамах — карысная падмога для студэнтаў-філологаў, будучых выкладчыкаў роднай літаратуры, для ўсіх, хто любіць прыгожае, сакавітэ купалаўскія слова.

Глыбока і грунтоўна прадстаўлена таксама літаратурная спадчына Коласа ў новым чатырацціцім зборы яго твораў, які дае ўяўленне аб величы і шматраннісці таленту пісьменніка. Яго творы пераходзяць з пакалення на пакаленне, з'яўляючы ўзорам для новых песянёроў беларускага народа, абуджайушы у сарцах людзей лепшыя пачуцці. У новым зборы твораў Коласа студэнты знойдуть пісьменнічныя верши, гумарыстычныя замалёўкі і манументальныя паземі, невялікія апавяданні і шырокія эпічныя палотны ў прозе, драматычныя творы і навуковыя працы на педагогічныя і г. д. У аснову новага выдання пакладзены прыжывецкія публікі пісьменніка.

Збор твораў Коласа — гэта спадчына вялікага пісьменніка, бясціны ўсенародны скарб, даўчыцца да якога могуць ўсё студэнты нашага ўніверсітэта.

Вялікую цікавасць выклікае і новое выданне ящы аднаго выдатнага мастака беларускага слова К. Чорнага, пісьменніка, які «па сіле паказу, па глубыні прынікнені ў чалавечкі пісні» стаіць на адным з першых месці у беларускай прозе». Відаць, не выпадкова яго творчысьць з кожным годам прыцягвае ўсё большую і большую ўвагу даследчыкам. З іх прац паўстае вобраз чалавека вілікага сэрца, тулаі і ўражлівай душы, надзвичай таленавітага і спіллага, чалавека з чыстым сумленнем.

Шырокое даследаванне творчысці Чорнага стала магчымым толькі пасля выхаду ў свет збору яго твораў у восьми тамах. Гэта першае навуковае выданне спадчыны выдатнага мастака слова. У парадунні з пасмартотным зборам твораў у шасці тамах (1954—1955 гг.) апошні «ўзлæца» на найблізьшы поўны і дакладны у тэктаграфічных адносях. Некаторыя творы ўключаны ў «першынку» — раманы «Сястра», «Млечны шлях», ніжанчыны раманы «Заваёва свету», «Вечер 1

стагоддзе» і інш. У выніку аналітычнай зверкі тэксту з першакрынімі, усімі прыкшыбівымі выданнямі і рукапісамі з'явілася масычныя выправіць недакладнасці і скаженні чорнаўскага тэксту, дапушчаныя ў папярэдніх выданнях.

Праца супрацоўніка Інстытута літаратуры імя Я. Купалы АН БССР над падрыхтоўкай збору твораў вілікага пісьменніка прынесла ім многа «творчай радасці». Хочацца, каб і для студэнтаў, усіх тых, хто любіць творчасць Чорнага, знаемства з новым зборам яго твораў стала спараднымі святамі.

Са школьніх хрестаматый упершыню прыходзіць да нас паземі народнага пісьменніка Беларусі А. Кульшова. Прыходзіць, каб стаіць пастаянным і добрым спадрожнікам жыцця, нашым духоўным бағаццем і гордасцю. Адкрываючы збор твораў пісьменніка ў пяці тамах, мы заглянем у дэсяткі цудоўных памяці («У зялёнай дурове», «Сцяг брыгады», «Прыгоды цымбал», «Дом 24», «Новыя речышча», «Цунамі», «Хамуцус», «Варшавскі шлях»), сотні лірочных, філасофскіх, публіцыстычных вершаў, выдатных перакладаў з розных моў народаў СССР і замежных краін. Іх выдатныя радкі выпраменяваюць светло і слыту, мудрасць і пінчотасць, дорачы людзям радасць, мужы і лірчныя, палімныя і шчыры голосы пісьменніка.

Кнігі А. Кульшова выдаваліся калі 80 разу з усіх краін і замежных выдавецтваў. Сёня іх чытаючы не толькі на роднай беларускай, але і на рускай, украінскай, армянскай, грузінскай, таджікскай, узбекскай, балгарскай, румынскай і іншых мовах.

Для тых, хто любіць творчасць народнага пісьменніка Беларусі, лібрэта Ленінскай і Дзяржаўнай прэміі, Героя Сацыялістычнай Працы П. Броўкі, выдавецтва «Мастакая літаратура» — тэаксама падрыхтавала добры падарунак — збор твораў у сямі тамах. У іх сабраны лепшыя творы, напісаныя выдатнымі пісьменнікамі з пяці збораў.

Чытаючы том за томам, мы профідаем разам з аўтарамі вялікую дарогу, дзе было шмат радасці і шчасця, гора і страт, але заўсёды ярка свяціла і свеціц зорка веды, надзеі і п'яшчоненасці.

Кандрат Крапіва... Гэтае шырока вядомае, акуражанае народнай любоўю імя прыйшло ў літаратуру праз досціл смеку, які цэлай рапорту хлынуў з баек, сатырычных вершаў, што ўбачыў свет яшчэ ў пачатку 20-х гадоў. І з таго часу яны сталі нашымі добрымі спадрожнікамі і мудрымі настаўнікамі на ўсё жыццё. Гарачы подых рэвалюцыйных бітаў, высокі грамадзянскі падарунак чалавека працы, падарунак усталівання новых адносін паміж людьмі — усе гэта даносіць да чытача збор твораў Крапівы ў пяці тамах, які выйшаў у выдавецтве «Мастакая літаратура». У першы том ўключаны толькі пазытыўныя творы: верши, байкі, фельетоны, эпіграммы і паземі, напісаныя Крапівой за ўсё гады творчай працы. Змест другога і трэцяга тома складаюць песьесы, у чацвёртым — ўкходзіць з аўтарам і яго героямі абдумаць і пісаць пісьменніка, у пяты — нарысы і артыкулы, таксама пераклады з твораў Шэкспіра, Крылова, Шаўчэнкі, Міцкевіча, Маякоўскага, Твардоўскага і інш.

Аматараў прыгодніцкай літаратуры мы запрашаем пазнаёміцца з абором твораў Я. Маўра ў чатырох тамах. Пісьменнік вядзе сваіх герояў па складаных жыццёвых дарогах, на якіх трапляюцца шмат цікавасцей і перашкод, раскрываюцца паступовыя працэсы фарміравання ўнікальнага аўтарата. Яго аповесці і апавяданні адкрыты ў нашай літаратуре новую старонку і палюбіліся чытачам.

Цікавым і змястоўным аўбядка ёсць і збор твораў І. Шамякіна ў шасці тамах. Творы гэтага пісьменніка шырока вядомы не толькі ў нашай краіне, але і далёка за межамі. Яны заўсёды абуджайушы цікавасць у чытача, выклікаючы ў яго жаданне разам з аўтарам і яго героямі абдумаць і пісаць сэнсіянішні дзені, і тое мінавае, якое застаецца з пакаленнем, што перажыло на валу вайны.

В. СМЫКОУСКАЯ,
кандыдат філалагічных навук,
старшы выкладчык кафедры беларускай літаратуры.

стаў ад яе таварыш па камандзе В. Вераб'ёў. Трэціе месцы з 97-ю ачкамі дасталося І. Буцкіні ў фізічнай факультэце. Першыя трох прызёры пісьменніцтва ўдастоечныя грамат і каштоўных падарункаў.

У канадскім заіму пераможцамі ўзяўшы ўніверсітэцкія каманды, якія аказаліся на найблізьшы падрыхтаваным і значна апраэздзілі ўсіх іх сваіх сапернікаў. Каманда гэтага факультэта зімавала пераходны кубак камітэта ДТСАФ універсітэта і знагароджана граматамі.

Другое і трэцяе месцы занялі каманды механіка-матэматычнага факультэта і факультэта фізічнага выхавання, якія ўзнагароджаны граматамі.

В. ДЗЕМ'ЯНКОУ,
старшыня камітэта ДТСАФ.

«Гомельскі ўніверсітэт» — орган парткома, ректората, комітэта ЛКСМБ, профкома і месткома Гомельскага гарадскога ўніверсітэта (на беларускім і рускім языках). Гомельская фабрыка «Палесдрук» Дзяржкімітэта Савета Міністраў БССР па спраўах выдавецтваў, падліграфіі і книжнага гандлю. Гомель, Савецкая, 1, Аб'ём — 1 друк, аркуш.

АЗ 05691.

Наш адрес: вул. Савецкая, 104, галоўны корпус ГДУ, П. 5-3, Т. 8-27-71. Формат 800×420 мм. Тыраж 2000 экз.



Пройдзе час, і ў раёне Валатавы вырасце новы ўніверсітэцкі гарадок. Але ўжо цяпер студэнты ГДУ клапоцяцца аб упрыгожванні гэтай мясціны.

НА ЗДЫМКУ: пасадку драўгі вядуць студэнты 2-га курса гіст-філа. На пярэднім плане С. КУЛІЦКАЯ і К. БОБР.

НА ТЭМЫ МАРАЛІ

СУМНЫ КАНЕЦ ВЕСЕЛЬЧАКОЎ

Яшчэ зусім нядыні Алег Нікілэвіч і Аркадзь Літвінавы былі студэнтамі трэцякурснікамі нашага ўніверсітэта. На аддзяленні арганізацыі механізаціі апраёкту эканамічнай інфармаціі ўніверсітэта наўмысціў набылі шырокую вядомасць. Гэта стала заканамернай. Яшчэ да паступлення ў ГДУ хлопцы накаплілі волы, якія дазваляў ім на некаторых сцяўціях заставацца непадуладнымі, з правильнай жыццёвай падагодай, з добрачыннай заслужай, на крывую сцежку. І чым далей, тым больш.

Асабіліва часта гаварылі пра Алега Нікілэвіча. Вучоба яго мала турбавала, часта прапускала заняткі, у кожным семестры меў двойкі. Яго аднакурснікі Аркадзь быў у большых ладах з падручнікамі. Вось толькі гэта, байдай, і адрозніўшыся ўзялікі. Ва ўсім астатнім яны мелі шмат агульнага.

Асабіліва іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі А. Літвінав і А. Нікілэвіч. Аркадзь іх непрыстойны ўчынак — гэта пляма на ўесь ўніверсітэт. І тут ужо траба прадаваць прэтэнзіі да камітэта арганізацыі эканамічнай факультэта. Тут ведалі пра ўсе заганы Аркадзія і Алега. На жаль, не прынадлежалі ўніверсітэту, у першых чаргах павінны самі